

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і Мінскага Абкома КП(б)Б

№ 143 (6722) 22 чэрвеня 1940 г., субота ЦАНА 10 КАП.

У СОЎНАРНОМЕ САЮЗА ССР

Аб мерапрыемствах па развіццю мастацтва Беларускай ССР

У мэтах стварэння спрыяльных умоў для развіцця мастацтва Беларускай ССР Совет Народных Камісараў Саюза ССР паставіў:

1. Зацвердзіць да пабудовы ў 1941—42 гг. жылы дом для мастакоў у г. Мінску коштам у 2,5 млн. рублёў.
2. Дазволіць Камітэту па справах мастацтва пры СНК ССР правесці ў 1940 годзе рэканструкцыю будынка Беларускай Дзяржаўнай кансерваторыі ў г. Мінску коштам у 800 тыс. рублёў.
3. Зацвердзіць да пабудовы ў 1940—42 гг. будынак тэатра ў г. Гомелі на 800 месцаў коштам у 5 млн. рублёў.
4. Зацвердзіць да пабудовы ў 1941—42 гг. будынак майстарыні ў г. Мінску для мастакоў і скульптараў коштам у 2 млн. рублёў.
5. Адпусціць у 1940 г. Камітэту па справах мастацтва пры СНК ССР дадаткова на капітальнае будаўніцтва па Беларускай ССР 3 млн. рублёў, з іх 1 млн. рублёў на абсталяванне Вялікага тэатра оперы і балета БССР у г. Мінску.

6. Перадаць тэатральны будынак Дома Чырвонай Арміі БАВА ў г. Мінску для 1-га Беларускага Дзяржаўнага драматычнага тэатра.

Аб прэміраванні ўдзельнікаў і арганізатараў дэкады беларускага мастацтва ў г. Маскве

Соўнарком Саюза ССР паставіў прэміраваць удзельнікаў і арганізатараў дэкады беларускага мастацтва ў г. Маскве грашовай прэміяй у размеры месчнага аклада.

Дэці — удзельнікі дэкады прэміююцца па пачыску ў дамы адпачынку і санаторыі.

(ТАСС).

Здабычы торфу — большэвіцкія тэмпы!

У сваіх гістарычных раёнах XVIII і XIX ст. Беларусь была вядома сваімі торфянымі залежкамі. Такім відам паліва ў БССР з'яўляецца торф. Яго значэнне ў Беларусі выключна вялікае. На торфе працуюць будыны электрастанцыі, заводы, фабрыкі, мясцовыя прамысловасці. Ён займае ў агульным паліўным балансе 67 проц.

У сваім пісьме да ўсіх рабочых і служачых тарфяных прадпрыемстваў Беларускай камітэту работнікаў Асінторфа пісаў: «Колькі партыі і ўрада абавязваюць нас, тарфянікаў, працаваць яшчэ лепш, усмярлена павялічыць прадукцыйнасць працы, здабыць торф у дастатковай колькасці, добрай якасці і бесперабойна спажаць ім нашу прамысловасць».

Аварыі, часта прастой механізмаў на Асінторфе сталі звычайным з'явішчам. Прастой гідрэлектрастанцыі да 30—40 проц. рабочага часу. Аб якой арганізацыі працы можа тут ісці гаворка, калі працяжыцца тую ці іншую дэталю вазаў ад месца работы ў майстарыні за 3—4 кілометры! Калі механізмаў няма нават звычайных слясарных піскоў, зварачных апаратаў. Прычыны аварыі, прастояў не вызначаюцца, а вінаватыя не прыцягваюцца да адказнасці.

Тое-ж самае можна сказаць і аб торфазаводе «Чырвоны сцяг». Тут няма ні аднаго дня, каб машыны не прастаявалі на некалькі гадзін у змену.

Партыйная і прафсаюзная арганізацыя гэтага заводу праходзіць міма фактаў варварскіх адносін да машын. Яны не ствараюць грамадскую думку супроць дэзарганізатараў вытворчасці, не мабілізуюць калектыву на беражлівія адносіны да машын.

Гэты зварот знаёмай шырокім вочкам сярод тарфянікаў. Лепшыя людзі, патрыёты сацыялістычнай радзімы, паказваюць большэвіцкія ўзоры торфаздабычы. У першых радах энтузіястаў сацыялістычнай працы ідзе знатны тарфянік нашай рэспублікі брыгадзір торфазавода «Татарка» тав. Петрушэня. Яго ўмелае кіраўніцтва брыгадай, любюнія адносіны да машын, беражлівае скарыстанне кожнай мінуцы, рацыяналізатарская вынаходлівасць далі небывалую здабычу. Кіруючая ім брыгада за адну змену выпрацавала 108 тысяч торфагадзін.

Якое пачуццё кіраваў тав. Петрушэня ў барацьбе за такую высокую прадукцыйнасць? Адно пачуццё, якое гаворыць сам тав. Петрушэня, — любоў да працы, любоў да радзімы.

Прычына адставання многіх заводаў заключаецца яшчэ ў тым, што на торфазаводах хронна пастаўлена паліўна-машынная работа. Многімі кіраўнікамі заводаў недаацэньваецца саапарніцтва. Чым, напрыклад, як не недаацэньваць сацыялістычнага саапарніцтва можна вытлумачыць той факт, што на Асінторфе істотна істотна не падзеныя вынікі агульнасаюзаўскага конкурсу на лепшую брыгаду, абвешчанага 10 мая на 10 чэрвеня.

Вонг лепшых тарфянікаў, паказваючых сапраўдныя ўзоры стаханавскай работы, свечаасова і шырока не распаўсюджваюцца. Чаму, напрыклад, не распаўсюджаць вопыт брыгадзіраў торфазавода «Татарка» тав. Петрушэня, Стакарчук, якія перасоўваюць машыны за 15 минут, у той час, калі другія затрачваюць на гэта 5—8 і больш гадзін?

Такім-жа пачуццём кіраваў і брыгадзір гэтага-ж торфазавода тав. Стакарчук. Яго брыгада праз два дні перавысіла здабычу тав. Петрушэня, даўшы за змену 114 тысяч торфагадзін.

Узровень большэвіцкай работы паказваюць тарфянікі першага поля торфазавода імяні Орджанікідзе, Смалявіцкага раёна. Тарфяніцы тав. Вярэйкіч Тая са сваім зянем выконвае дзёнае заданне на 298 проц. Юрыяні Аліні — на 283 проц. Брыгады тарфянікаў Асінторфа тав. Аксёна, Маршчак і Васілеўскага дзёнае вытворчае заданне перавысіваюць у два-тры разы. Малодных прыкладу многа.

Усе яны гавораць аб тым, што тарфянікі гораць адным жаданнем — выгнаць і перавыскаць планы торфаздабычы, забяспечыць электрастанцыі, прамысловасць добрым палівам, садзейнічаць далейшаму росквіту сацыялістычнай прамысловасці рэспублікі.

Паркамату паліўнай прамысловасці не пашкоджана абавязанне вопыт работніцкіх брыгадзіраў і распаўсюдзіць яго на ўсе торфазаводы. У гэтай уздзячнай рабоце акажыцца дапамога стаханавцам, якія кроўна зацікаваны ў павелічэнні здабычы торфу. Трэба толькі правесці ініцыятыву, аператыўнаць, чаго, на вялікі жаль, у работнікаў нарканта нехапае.

Урады аднаўлення вылізаранай работніцкай тарфянікаў і культуры-бытавых устаноў. У гэтым напрамку многае зроблена, але паступаючыя сігналы з месца гавораць аб тым, што культура-бытавога абслугоўвання тарфянікаў не ўсецэн аддаецца дастаткова ўвагі. Так, напрыклад, на торфазаводе «Свабода» з рук вон крапа на пастаўлена работа сталовай, у каментарыях нисвочасова завозіцца хлеб. У налізаны многіх торфазаводаў часта адсутнічаюць мажорка, цукар, запалкі. Між тым, формі гэтых таварышч вынашчаны, але з-за непаваротлівасці кіраўнікоў Беларускага, Паршчакі, Велкапрасовета яны не спрымаюць на месцы прызначэння.

Многія раёны камітэты партыі, вылізаныя саветаў, на тэрыторыі якіх знаходзіцца торфазаводы, аддаюць ім зусім мала ўвагі, не дапамагаюць ім, не кантралююць іх работу. Напрыклад, Дубровенскі, Талачынскі, Бялыніцкі, Чырвонаяпольскі, Кармянскі і іншыя раёны не выканалі плана арганізаванага набору і адрэўкі на торфараспрацоўкі завярбаваныя ў калгасах рабочых.

Да сканчэння сезона асталося два з паловамі месяцы. Справа часі раённых партыйных і саветскіх арганізацый, кіраўнікоў торфазаводаў, усіх тарфянікаў — пільна адваць усе недохопы ў рабоце. Шырокім разгорнутым сацыялістычным саапарніцтвам, паліўна-машынай работы, паліўна-машынай работы адносінамі да людзей, беражлівым скарыстаннем машын на іх поўную магучасць, цэна спалучачы здабычу торфу з суршчай і выважай яго, тарфянікі БССР выкажыць уздзячнасць на іх пачатную задачу — даць сацыялістычнай прамысловасці высокакаснае паліва.

Маладое мастацтва Савецкай Беларусі ўсталявала высокую ацэнку свайго народа. І ў майм сэрцы жыве і заўсёды будзе жывць пачуццё найвышэйшага ўдзячнасці радзіме, вялікаму Сталіну за вялікія ўкладаны аб нас, работнікаў мастацтва.

Высокая ўзнагарода да многага абавязвае нас. На прыздзе ў Мінск з чырвонай сталінай мы будзем працаваць так, каб яшчэ вышэй падняць сцяг мастацтва вялікага з'янага беларускага народа, каб наша мастацтва ішло лепш служыла свайму народу, справе партыі Леніна—Сталіна. Ніколі не адзязыцца з паміці жні, пра-

ведзенныя намі ў чырвонай сталіні. Сталіна і наша дружба народу парадзіла мастацтва брацкіх рэспублік, і нашы беларускія песні і музыка былі арганізаваны і даставілі адносна гаспадарніма маскічамі. На ўсё жыццё мне будзе пачуццёмнай зоркай і натхненнем зорка Крэмыля. Яны прыя асвятляюць мой далейшы творчы шлях.

І прыкладу ўсе свае сілы, аддам усе свае здольнасці на служэнне свайму народу, вялікай справе Леніна—Сталіна.

Народныя артысты БССР, ордананосцы Л. П. АЛЕКСАНДРОўСКАЯ.

Высокая ўзнагарода натхняе на пладатворную работу Народ, саветскі ўрад і вялікі Сталін аказалі мне высокую чашце. Я багвае ішчасліў высокай ўзнагародай за заслугі перад любімай мамі-радзімай.

Магутнай і лікуючай стала мая ордананосная рэспубліка. Яна і натхняе распаўсюляе мае мастацтва. Увесь народ мае магучасць для развіцця народнага талентаў.

Няма большага ішчасця, як служыць свайму народу, служыць вялікай справе пабудовы камуністычнага грамадства. І я аддам усе свае сілы і здольнасці на служэнне гэтай вялікай справе.

Пісьменнік-ордананосец КАНДРАТ КРАПІВА.

Высокая ацэнка саветскага народа У мяне нехапае слоў, каб выразіць сваю бязмежную ўдзячнасць партыі, ўраду і вялікаму Сталіну за высокую ўзнагароду.

Гэта ўзнагарода — ўзнагарода саветскага народа, які даў мне магучасць тварыць. Якое вялікае ішчасце для актара — усведамленне таго, што народ, які жывіць мяне плённымі сокамі мудрай народнай творчасці, высокая ацэнка мае заслугі пер-

Высокая ўзнагарода абавязвае мяне яшчэ лепш і пладатворней працаваць і тварыць. Свае шырыя пачуцці вялікай удзячнасці і любві і ў гэты радзены дзень майго жыцця паслаю вялікаму другу працоўных Савецкай Беларусі — правадзіру народаў таварышу Сталіну.

Г. П. ГЛЕБАУ, народны артыст БССР, ордананосец.

Створым новыя мастацкія спектаклі Як толькі па радзім былі зацятаны Указы Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР аб ўзнагароджанні ўдзельнікаў дэкады беларускага мастацтва ў Маскве, калектыву Дзяржаўнага рускага драматычнага тэатра БССР сабраўся на ўрачысты мітынг.

З яркай прамовай выступіў дырэктар тэатра тав. Сяргееў.

— Саветская Беларусь, — сказаў ён, — дэманштравала ў Маскве сваё маладое мастацтва. Першыя артыянальныя беларускія оперы, балет, драматычныя паставоўкі былі сустрыты маскоўскай грамадскасцю з выключнай цеплыняй. Паспех дэкады красамоўна пацвяржаецца ўзнагароджаннем ордэнамі і медалямі ўдзельнікаў — беларускіх артыстаў, кампазітараў, музыкантаў, мастакоў. Сярод ўзнагароджаных — галоўны рэжысёр нашага тэатра Дзмітрый Аляксеевіч Арлоў. Гэта ўзнагарода радуе нас, але разам з тым і абавязвае працаваць яшчэ лепш, тварыць на славу нашай сацыялістычнай радзімы.

Высокая ўзнагарода абавязвае мяне яшчэ лепш і пладатворней працаваць і тварыць. Свае шырыя пачуцці вялікай удзячнасці і любві і ў гэты радзены дзень майго жыцця паслаю вялікаму другу працоўных Савецкай Беларусі — правадзіру народаў таварышу Сталіну.

Г. П. ГЛЕБАУ, народны артыст БССР, ордананосец.

Вышнем з ўзнагародай Яшчэ адна радасць у беларускага народа. І разам з уоім народам радуюцца пісьменнікі Савецкай Беларусі. Сёння давадзілі мы, як высокая ўзнагародаў Саюзны ўрад работнікаў беларускага мастацтва.

Высокая ўзнагарода! Вялікая пахана! Вызалены Вялікім Кастрычнікам, беларускі народ развівае шырока свае духоўныя сілы. Сённяшня ўзнагарода — выразны доказ поспехаў беларускай культуры, беларускага саветскага мастацтва. Усё гэта сталася магчымым дзякуючы сапраўдным клопатам саветскага ўрада і камуні-

стэчнай партыі і асабіста бацькоўскім клопатам правадзіра народаў Вялікага Сталіна. Беларускі народ знайшоў сваю кветку ішчасця, якую працягнуў сваю кветку стагоддзям. Расцвіц таленты беларускага народа, расцвіц яго мастакі, яго артысты, яго кампазітары, яго пісьменнікі.

Як прыяма жыць і тварыць у нашу эпоху!

Пажадаем-жа вам, таварышы ордананосцы, сілі і здароўя для далейшай ішчэ больш плёнай працы на карысць свайго народа.

Р. МУРАШКА, І. ГУРСКІ, Г. КАМЯНЕЦКІ, А. КУЧАР, З. ТЭЛЕСІН.


Бязмежная радасць Калектыву настаўнікаў 5-й сярэдняй школы горада Мінска, які ў увесь многаліліны народ нашай квітнечай вялікай радзімы, з найвышэйшай увагай і неаслабнай пільнасцю сачыў за поспехамі работнікаў мастацтва ў Маскве.

Высокая ўзнагарода, якой наша партыя і ўра адналі работу лепшых прадстаўні-

коў беларускай культуры, вылікае ў нас пачуццё бязмежнай радасці і годнасці.

Віншнем выдатных актараў — твароў беларускага мастацтва.

Настаўнікі 5-й сярэдняй школы г. Мінска: П. Н. ГРЫЦКЕВІЧ, Г. С. ОЛЬХАВІЧ, О. І. ПАЛУБІНСКАЯ, А. І. КАРЖАНЕЎСКІ, А. І. НАЗЛОВА.



За выдатныя заслугі ў справе развіцця беларускага тэатральнага і музычнага мастацтва Прэзідыум Вярхоўнага Савета ССР ўзнагародзіў удзельнікаў дэкады беларускага мастацтва ордэнамі і медалямі. НА ЗДЫМКУ: ўзнагароджаным ордэнам Леніна (злева направа): В. І. Валадзімір-Малеіко — актёр Першага Беларускага Дзяржаўнага драматычнага тэатра, народны артыст БССР; Л. П. Александроўская — артыстка Беларускага Дзяржаўнага тэатра оперы і балета, народны артыстка ССР; Г. П. Сарокін-Галева — артыст 1-га Беларускага Дзяржаўнага тэатра, народны артыст БССР; Е. М. Крапіва-Атраховіч — пісьменнік-драматург.

ВЫСОКАЯ УЗНАГАРОДА НАТХНЯЕ РАБОТНИКАУ МАСТАЦТВА БССР НА НОВЫЯ ТВОРЧЫЯ ПОСПЕХИ ВА СЛАВУ РАДЗИМЫ

ЗВЁЗДЫ КРЭМЛЯ АСВЯТЛЯЮЦЬ МОЙ ТВОРЧЫ ШЛЯХ

Маладое мастацтва Савецкай Беларусі ўсталявала высокую ацэнку свайго народа. І ў майм сэрцы жыве і заўсёды будзе жывць пачуццё найвышэйшага ўдзячнасці радзіме, вялікаму Сталіну за вялікія ўкладаны аб нас, работнікаў мастацтва.

Высокая ўзнагарода да многага абавязвае нас. На прыздзе ў Мінск з чырвонай сталінай мы будзем працаваць так, каб яшчэ вышэй падняць сцяг мастацтва вялікага з'янага беларускага народа, каб наша мастацтва ішло лепш служыла свайму народу, справе партыі Леніна—Сталіна. Ніколі не адзязыцца з паміці жні, пра-

НЕ СУПАКОЙВАЦА НА ДАСЯГНУТЫМ

Я перажываю радасныя хваляючыя дні. Саюзны ўрад ўзнагародзіў мяне ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.

Адначасова я асчуваю і тую вялікую адказнасць, якую накладвае на мяне высокая ўзнагарода. Дзякуючы заўсёдным клопатам вялікага друга беларускага народа таварыша Сталіна беларускае саветскае мастацтва паднята на небывалую вышыню. Наш свашчымні абавязак — не супакойвацца на дасягнутым, а імкнуцца да яшчэ большых перамог.

Я аддам усе свае сілы і здольнасці роднай беларускаму тэатру. Няхай жыве і квітнечца беларускае мастацтва на славу і радасць народаў нашага вялікага Саюза.

Заслужаны артыст БССР, ордананосец П. С. МАЛЧАНАУ.

Высокая ўзнагарода натхняе на пладатворную работу

Народ, саветскі ўрад і вялікі Сталін аказалі мне высокую чашце. Я багвае ішчасліў высокай ўзнагародай за заслугі перад любімай мамі-радзімай.

Магутнай і лікуючай стала мая ордананосная рэспубліка. Яна і натхняе распаўсюляе мае мастацтва. Увесь народ мае магучасць для развіцця народнага талентаў.

Няма большага ішчасця, як служыць свайму народу, служыць вялікай справе пабудовы камуністычнага грамадства. І я аддам усе свае сілы і здольнасці на служэнне гэтай вялікай справе.

Пісьменнік-ордананосец КАНДРАТ КРАПІВА.

ПРАЦАВАЦЬ ЯШЧЭ ЛЕПШ НА КАРЫСЦЬ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ РАДЗИМЫ

21 чэрвеня адбыўся мітынг калектыва 2-га Дзяржаўнага драматычнага тэатра БССР, прывечаны ўзнагароджанню ўдзельнікаў дэкады беларускага мастацтва. Мітынг ажыццэў дырэктар тэатра тав. Міментына.

— Высокая ўзнагарода, якую атрымаў работнік мастацтваў БССР, — сказаў ён, — ёсць рэзультат праведзенай вялікай работы. Беларускае мастацтва высокая ацэнка партыі і ўрада. Гэта абавязвае работнікаў мастацтваў яшчэ лепш працаваць на славу сацыялістычнай радзімы.

З жартоўнай хваляючай прамовай выступіў народны артыст БССР ордананосец А. І. Гальскі:

— Таварышы, — гаворыць ён, —

Высокая ўзнагарода натхняе на пладатворную работу

Народ, саветскі ўрад і вялікі Сталін аказалі мне высокую чашце. Я багвае ішчасліў высокай ўзнагародай за заслугі перад любімай мамі-радзімай.

Магутнай і лікуючай стала мая ордананосная рэспубліка. Яна і натхняе распаўсюляе мае мастацтва. Увесь народ мае магучасць для развіцця народнага талентаў.

Няма большага ішчасця, як служыць свайму народу, служыць вялікай справе пабудовы камуністычнага грамадства. І я аддам усе свае сілы і здольнасці на служэнне гэтай вялікай справе.

Пісьменнік-ордананосец КАНДРАТ КРАПІВА.

Радасць усяго беларускага народа

З вялікай увагай і зааважненнем сацхілі мы за ходам дэкады беларускага мастацтва ў Маскве. Кожны поспех радзаві нас. Мы, удзельнікі дэкады, перадавалі людзям рэспублікі, паказвалі перад уоім краінай, перад любімым Сталіным і яго саратнікамі росквіт беларускай культуры і мастацтва.

На радзім і са старолак газет мы дэдалі аб тым, што ўрад ўзнагародзіў удзельнікаў дэкады — лепшых майстраў беларускай культуры і мастацтва.

Створим новыя мастацкія спектаклі

Як толькі па радзім былі зацятаны Указы Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР аб ўзнагароджанні ўдзельнікаў дэкады беларускага мастацтва ў Маскве, калектыву Дзяржаўнага рускага драматычнага тэатра БССР сабраўся на ўрачысты мітынг.

З яркай прамовай выступіў дырэктар тэатра тав. Сяргееў.

— Саветская Беларусь, — сказаў ён, — дэманштравала ў Маскве сваё маладое мастацтва. Першыя артыянальныя беларускія оперы, балет, драматычныя паставоўкі былі сустрыты маскоўскай грамадскасцю з выключнай цеплыняй. Паспех дэкады красамоўна пацвяржаецца ўзнагароджаннем ордэнамі і медалямі ўдзельнікаў — беларускіх артыстаў, кампазітараў, музыкантаў, мастакоў. Сярод ўзнагароджаных — галоўны рэжысёр нашага тэатра Дзмітрый Аляксеевіч Арлоў. Гэта ўзнагарода радуе нас, але разам з тым і абавязвае працаваць яшчэ лепш, тварыць на славу нашай сацыялістычнай радзімы.

Вышнем з ўзнагародай

Яшчэ адна радасць у беларускага народа. І разам з уоім народам радуюцца пісьменнікі Савецкай Беларусі. Сёння давадзілі мы, як высокая ўзнагародаў Саюзны ўрад работнікаў беларускага мастацтва.

Высокая ўзнагарода! Вялікая пахана! Вызалены Вялікім Кастрычнікам, беларускі народ развівае шырока свае духоўныя сілы. Сённяшня ўзнагарода — выразны доказ поспехаў беларускай культуры, беларускага саветскага мастацтва. Усё гэта сталася магчымым дзякуючы сапраўдным клопатам саветскага ўрада і камуні-

Паведамленне Цэнтральнай Выбарчай Камісіі па выбарах у Вярхоўны Совет Карэла-Фінскай ССР аб рэзультатах выбараў у Вярхоўны Совет Карэла-Фінскай ССР

16 чэрвеня 1940 года прайшлі выбары ў Вярхоўны Совет Карэла-Фінскай ССР. Для правядзення выбараў у Вярхоўны Совет Карэла-Фінскай ССР былі створаны 133 выбарчыя акругі.

Выбары адбыліся па ўсёх 133 выбарчых акругах.

Для правядзення галасавання было створана 1.110 выбарчых участкаў.

Акруговыя выбарчыя камісіі зарэгістравана выбране ўсёх 133 дэпутатаў у Вярхоўны Совет Карэла-Фінскай ССР. Усе выбараны дэпутаты з'яўляюцца членамі блока камуністаў і беспартыйных.

Па спісах выбарчых участкаў усяго было зарэгістравана 497.043 выбарчых. Прымаў ўдзел у галасаванні 495.343 чалавекі або 99,66 проц. ад агульнага ліку зарэгістраваных выбаршчыкаў.

Па ўсёх 133 выбарчых акругах па выбарах у Вярхоўны Совет Карэла-Фінскай ССР за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных галасавала 487.459 чалавек, што складае 98,48 проц. ад агульнага ліку выбаршчыкаў, прымаўшых удзел у галасаванні. Вылетэняў, прызнаных несапраўднымі на ставястве арт. 80 Палажэння аб выбарах аказалася 153. Вылетэняў, у якіх закрыслены прэзышчы кандыдатаў — 7.731.

У саставе выбраных дэпутатаў 111 камуністаў і 22 беспартыйных. Жанчыны ў саставе выбраных дэпутатаў — 21.

ЦЭНТРАЛЬНАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ ПА ВЫБАРАХ У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ КАРЭЛА-ФІНСКАЙ ССР.

Уручэнне вяршыцельных граматаў паслом Францыі п. Лабон

21 чэрвеня Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР тав. М. І. Калінін прыняў называючына і поўнамоцнага пасла Францыі п. Лабон, уручыўшага свае вяршыцельныя граматы.

Хроніка

Прэзідыум Вярхоўнага Савета ССР назначыў тав. А. А. Лаўрышчыца поўнамоцным прадстаўніком ССР у Балгарыі.

ВАЙНА ў ЗАХОДНЯЙ Еўропе

Германскія паведамленні

БЕРЛІН, 21 чэрвеня. (ТАСС). Інфармацыйнае бюро перадае, што германская авіяцыя пачула 20 чэрвеня бомбардзіраваць англійскія вёскі, партыю збудаванні і ваенныя заводы ў раёне Бресты і Саут-гемптона. У многіх месцах узніклі пажары і адбыліся моцныя ўзрывы.

Французскія паведамленні

ЛОНДАН, 21 чэрвеня. (ТАСС). Агенцтва Рэйтэр перадае, што па ўчарашнім паведамленні французскага камандавання гаварылася: «Агульная становішча змянілася нізкім. Разведчыя атрады пры-

Англійскія паведамленні

ЛОНДАН, 21 чэрвеня. (ТАСС). Міністэрства авіяцыі паведамляе, што ў ноч на 19 чэрвеня англійская авіяцыя бомбардыравала ваенныя заводы, нафтавыя камплексы і электрастанцыі, чыгуначныя вузлы і таварныя палаты ў Паўночна-Заходняй Германіі і Рэйнскай абласці.

Зводка германскага камандавання

БЕРЛІН, 21 чэрвеня. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро перадае наступную зводку стаўкі вярхоўнага глаўнакамандуючага ўзброенымі сіламі Германіі:

«Прасоўваюць германскія войскі, мэта якога заняць Нармандыю, Брытанію і тэрыторыю паміж вузлом Луары і заліваў ракі Роны, праходзіць панаморна. Германія матарызаваная частка, якая працоўвалася ў Бургундыі, узялі горад Ліон. Пры ўздым Новага германскія часткі захапілі 700 танкаў.

У Латарынгі і Эльзасе праводзіцца ачыстка асобных участкаў лініі Мажино ад праціўніка, які жорстка супраціўляецца. Французскія войскі, акружаныя ў Паўночнай Латарынгі, у выніку германскіх атак раздзелены на некалькі груп. Асобныя акружаныя групы праціўніка ў заходняй частцы Вагезаў працягваюць шчыра аказваць супраціўленне. У Вагезах германскія часткі занялі вышыню, за якую вядзецца моцная баі ў сусветную вайну.

20 чэрвеня германская авіяцыя працягвала бомбардыроўку пляхоў адступлення праціўніка. У раёне Поальскага лесу германскія пілотаўкі бомбардыроўкі зноў вывелі з строю некалькі ўмацаваных ліній Мажино і тым самым дапамагі зладзіць зноў зрабілі рах налістаў на Паўночную і Заходнюю Германію, прычым бомбы былі скінуты на неваенныя аб'екты. Страты, нанесеныя бомбардыроўкамі, назначаны. Сярод грамадзянскага насельніцтва ёсць забітыя. Агульныя страты праціўніка ў паветры за ўчарашні дзень складалі 6 самалётаў, з іх 4 былі збіты зенітнай артылерыяй. 2 германскія самалёты не вярнуліся на свае базы.

Камандзір падводнай лодкі паведаміў аб загінулі 4-х англійскіх гандлёвых параходаў. Сярод іх — параход «Ройял мейл» вадзяніччым у 11.000 рэгістравых брут-тон.

Зводка італьянскага камандавання

РЫМ, 21 чэрвеня. (ТАСС). Агенцтва Стэфана перадае зводку італьянскага камандавання, у якой гаворыцца: «У ноч на 21 чэрвеня марскія базы Бісерты і Мальты зноў былі падвергнуты інтэнсіўнай паветранай бомбардыроўцы. Разведчыя самалёты рабілі працяглыя палеты над марскімі і паветранымі базамі ў Міжземным моры. У Паўночнай Афрыцы ваенныя аэра-

Становішча французскіх войск у Эльзас-Латарынгі

НЬЮ-ЁРК, 21 чэрвеня. (ТАСС). Як перадае агенцтва Асоцыятыя Прэс з Вярхоўнага штаба французскага ваянскага міністэрства, пемны адрэзкі апошні шлях для адступлення войск з лініі Мажино і арміі, якая знаходзіцца ў Эльзас-Латарынгі. Гэтыя войскі зараз пра-

Франка-германскія мірныя перагаворы

БЕРЛІН, 21 чэрвеня. (ТАСС). Учора на канферэнцыі прадстаўнікоў замежнай прэсы ў міністэрстве прапаганды паведамілі аб саставе французскай дэлегацыі і аб тым, што сустрача французскай камісіі з германскімі прадстаўнікамі ўжо магчыма адбылася. Германскія прадстаўнікі перадаі ўмовы, змест якіх французская дэлегацыя павіна перш за ўсё дасяць да ведама свайго ўрада.

Абгрунтаваныя на агульных вызначэннях пачатковага ўказваюць, што Германія, магчыма, патрабуе поўнага раззбраення Францыі, звароту Эльзаса і Латарынгі, перадачы Германіі большасці французскіх калоній, перадачы марскога і паветранага флота і вышэйшай вайскай кантрыбуцыі. Апрача таго, на заяву некалькіх карэспандэнтаў, Францыя ўручыла наступныя італьянскія тэрываны: перадачу Корсікі, Ніцы, Туніса, міжземнаморскага флота, а таксама прызнання італьянскага панавання ў Міжземным моры. На ўсёй магчымасці, 21 чэрвеня рэйнаў французскі ўрад будзе абмяркоўваць выступы ўмовы. Пасля рашэння ўрада вылучана камісія і будзе працягваць перагаворы.

Сустрача Гітлера з прадстаўнікамі французскага ўрада

ЛОНДАН, 21 чэрвеня. (ТАСС). Агенцтва Рэйтэр перадае на радыё, што, як паведамляе Германскае інфармацыйнае бюро, сёння ў Камп'енне лесе адбылася сустрэча Гітлера з наўнаомочымі прадстаўнікамі французскага ўрада. Гітлер прыбыў у суправаджэнні Рыбентрапа, Геса, глаўнакамандуючага германскай арміяй генерала фон-Браўчы і пачальніка штаба вярхоўнага камандавання ўзброенымі сіламі Германіі генерала Бейтэля. Французскае дэлегацыя складалася з члена вышэйшага ваянскага савета генерала Хунтінгера, генерала авіяцыі Бергера, віцэ-адмірала Ле Люк і былога пасапа Францыі ў Польшчы Леона Ноэля.

Як гаворыцца ў паведамленні Германскага інфармацыйнага бюро, Гітлер уручыў прадстаўнікам французскага ўрада германскія ўмовы ў тым-жа вагон-рэстаране, у якім маршал Фом 11 лістапада 1918 года працягваў умовы перамір'я германскіх прадстаўнікам.

НЬЮ-ЁРК, 21 чэрвеня. (ТАСС). Паводле паведамлення карэспандэнта агенцтва Юнайтэд Прэс з Баро, у 10 гадзін на Грынвічу Германія ўручыла французскім прадстаўнікам умовы перамір'я. Як ўказваюць, маршал Лёвен скінаў пасяджанне савета міністраў у другой палавіне дня для разгляду германскіх умоў.

Інтэрніраванне французскіх і польскіх войск у Швейцарыі

ЛОНДАН, 21 чэрвеня. (ТАСС). Карэспандэнт газеты «Дэйлі тэлеграф энд Морнінг пост» паведамляе, што прыбыўшы ў Швейцарыю 18 тысяч польскіх і 12 тысяч французскіх салдат інтэрніраваны.



В. Ф. Малей (Броў) — пераможца вельсплодных спробаў на гоначых машынах на дыстанцыю 30 і 100 кілометраў. Фото В. Дынгіна.

Падрыхтоўка да 20-й гадавіны вызвалення БССР ад белапаліаку

Мінскі гарком КП(б)В зацвердзіў план падрыхтоўкі і правядзення святкавання 20-й гадавіны вызвалення Беларусі ад белапаліаку. На прапрыемствах, ва ўстановах і на буйных выбарчых участках горада будуць зроблены даклады на тэму «Ленін і Сталін — арганізатары БССР». «Як партыя большавікоў арганізавала разгром белапольскіх акупантаў», «Таржаства Ленінска-Сталінскай рэвалюцыйнай палітыкі».

Гарком вылучыў 60 дакладчыкаў. 25 чэрвеня адбудзецца першы семінар для дакладчыкаў. На першага ліпеня ў парк культуры імені Горкага намечана адкрыць выстаўку, прысвечаную знамянальнай дзе.

Цераз працоўныя стаянкі на сходах і перадах выступіць узаемныя барыбары з белапаліакамі. 6 ліпеня ў парк культуры імені Горкага арганізуюцца агульнагародскія палітэкс на тэму «Міжнароднае і ўнутранае становішча Савецкага Саюза».

У дзень святкавання гістарычнай гадавіны ў парках і на охерах Мінска адбудуцца масавыя гулянні.

Экскурсанты БССР на Усеагульнай сельскагаспадарчай выстаўцы

Больш двух тысяч лепшых прадстаўнікоў калгасаў, прапрыемстваў і ўстановаў Беларусі з 15 мая па 15 чэрвеня наведваюць Усеагульную сельскагаспадарчую выстаўку ў Маскве. На выстаўцы пабывае больш 600 экскурсантаў з заходніх абласцей рэспублікі.

Экскурсанты азнаёміліся з вельмінамі дасягненнямі сацыялістычнай сельскай гаспадаркі, з вопытам работы лепшых стаханавцаў калгасных і саўгасных сель.

Жожны дзень з Беларусі на Усеагульную сельскагаспадарчую выстаўку выязджаюць 60 экскурсантаў.

Стагоддзе Горацкага сельскагаспадарчага інстытута

Грамадскія арганізацыі Беларускага сельскагаспадарчага інстытута ў Горацкім рыхтуюцца адзначыць знамянальную дату — стагоддзе з дня арганізацыі інстытута, якое супаўняе вясенню гадага года.

Горы-Горацкі сельскагаспадарчы інстытут — старэйшая ў Саюзе сельскагаспадарчая навучная ўстанова. Ён быў адкрыты 28 жніўня 1840 года і з'яўся першай сельскагаспадарчай навучнай установай у Расіі.

За 100 год тут падрыхтавана значная армія спецыялістаў сельскай гаспадаркі — аграномаў, зоотэхнікаў, інжынераў-землеўпарадкаў, аграхімікаў-губазаўпаў, меліяраў, лесаводў і ваяскай колькасці спецыялістаў масавых кваліфікацый. З сямі інстытута выйшлі такія відныя дзеячы сельскагаспадарчай навуцы, як акадэмік Іванов, заслужаны дзеяч навукі прафесар Кітунюў і інш. Многія спецыялісты Горацкі інстытут пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі сталі акадэмікамі, прафесарамі, дацэнтамі, навуковымі работнікамі даследчых інстытутаў і вопытных стаянкі. Сярод іх граба адначыць дупута Вярхоўнага Савета РСФСР — доктара тэхнічных навук І. А. Агроскіна, акадэмік В. Н. Лубяка і іншых.

За год пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі інстытут даў сацыялістычнай сельскай гаспадарцы 2.518 спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі і падрыхтаваў больш 10.000 чалавек масавых кадраў для калгасаў, саўгасаў і МТС. Многія з іх за выдатны дасягненні ў галіне са-

цыялістычнай сельскай гаспадаркі ўзнагароджаны ордэнамі і медалямі Саюза ССР.

За год саветскай улады інстытут значна вырас і ўзмацніў. Падбураваны новыя вучэбныя карпусы, студэнцкія інтэрнаты, жылля дамы і т. д. Закладзены новыя пітомнікі, батанічны і дэспрацічны сады, якія карыстаюцца вялікай выамацаю па сваёму саставу раслін. Інстытутская бібліятэка лічыцца адной з лепшых сярод бібліятэк сельскагаспадарчых ВНУ.

Іна навілічца свайго кінайнаго фонд з 17 тыс. тамоў да 400 тыс.

У сучасны момант інстытут складаецца з пяці факультэтаў і двух аддзяленняў, ёсць 31 кафедра, вучэбныя кабінеты і лабараторыі, неабходныя дапаможныя апаратура, у поўнай меры забяспечваючы добрую арганізацыю вучэбнага працеса і даследчай работы. Калектыў навуковых работнікаў налічвае 97 чалавек, у ліку якіх два акадэмікі, два члена-карэспандэнты Акадэміі навук БССР, 10 прафесараў, два доктары сельскагаспадарчых навук.

Створана вялікая вучэбная гаспадарка, якая мае 1.000 тэставых ямак, значную колькасць парожайстай жывёлы, вельмі шэра сельскагаспадарчых машынаў. Апрача таго ёсць рад дапаможных прадпрыемстваў — аэстрастанцыя, лезня, пральня, сталова, боўніца.

УПАРАДКАВАННЕ ВУЛЦІ МІНСКА

У Мінску праводзіцца работа па ўпарадкаванні вуліц горада. Забрукаваны будынікам Варашылаўскай аўдэі, які адлучае вуліцы Варашылава і Чырвонаармейскую. Закончана брукванне клінера Міхайлаўскага завулка. Асфальтаваныя частка вуліц Бомбамольскай, Варажскага і імені Кірава. У бліжэйшыя дні пачынаюцца асфальтаваныя кварталы на вуліцы Урыцкага ад Савец-

кай да вуліцы Карла Маркса. У гэтым-жа сезоне пакрытыя клінерам і будынікам вуліцы Рабуровскай, Вакзальна, Аляксандра, Губышова, Абуцьнава вузлаў і інш. агульнай плошчай каля 20.000 квадратных метраў. 2.100 квадратных метраў тратуараў пакрытыя асфальтам. На рамонце маставых і тратуараў расходуецца звыш 2 мільёнаў рублёў.

Выкананне плана топфазавамі

НАРКАМАТА МЯСЦАВОЙ ПАЛУНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ БССР ЗА 19 ЧЭРВЕНЯ (у процантах)

Заводы	Сутачнае запланаванае	Накладанне
Асіторф	104,3	82,4
«Чырвоны сцяг»	109,8	66,2
М. Ордынка	182,9	62,0
М. Даўмана	133,8	100,4
Дзурны	139,3	98,0
Радзіца	76,9	41,5
Міханавічы	149,3	104,6
Балбасава	106,5	76,1
Зім'яна	109,0	76,3
Свабода	100,8	71,1
Лунінае	113,3	79,9
Татары	103,0	82,0
Давыдаўна	73,2	79,3
Кубінін	106,2	50,6
Друмен	106,3	49,6
«НІМ»	57,3	50,2
Новая Беларусь	120,0	71,3
Хвойны Масток	107,2	95,6
Уголіца	119,1	46,9
Усёго па наркамату	676,4	73,5

СГА Спекулянт

БЯГОМЛЬ. Гайчук Л. А. з калгаса «Іскра сацыялізма», Вярхоўскага сельсавета, Бягомльскага раёна, зусім перастаў працаваць у калгасе, за поўгода ён выпрацаваў усяго 17 прапаздаў. Гайчук займаецца спекуляцыяй. За кароткі час ён купіў і перапрадаў 6 кароў, зарабляючы на кожнай карове па 500—600 рублёў.

Народу Бягомльскага раёна, разгледзеўшы гэтую справу, прыгвардзіў Гайчука Л. А. да 7 год пазбаўлення волі з абышнім пакаранні ў адміністрацыйных межах БССР. Мінскі абласны суд прыгвардзіў зацвердзіў.

ДЗЕННІК

23 чэрвеня, у 9 г. раніцы, у Вллікай зале Дома партыі пачаўся абудуцца чарговы заняткі семінара сакратара партарганізацыі і дырэктара прапрыемстваў г. Мінска.

На семінары будуць прагавораны лекцыі: 1) аб міжнародным становішчы і 2) аб прыродных багачах СССР (акадэмік-географіа).

Адказны рэдактар Т. С. ГАРБУНОВ.

ДЗЯРЖАНЫ РУСКИ ДРАМАТИЧНИ ТРАТ БССР
(памяшкі Іўрайскага тэатра)
22 чэрвеня
Людэ Вайтос Прыстай.
АПАСНЫ ПАВАРОТ
Пачатак у 8 г. 30 м. вочара.
Каса в 12—2 і в 3—9 г. веч.

ПАМЯТКАВАННЕ ПЕРШАГА БЕЛДЗЯРЖАДРАМАТЭАТРА
Гастролі Другога Беларускага дзяржаўнага драматычнага тэатра.
22 чэрвеня
Н. Пагольш.
ЧАЛАВЕК З РУЖЭМ
у трох актах і 12 карцінах.
Пачатак у 8 гадзін вечара.
Блеты ў касе тэатра в 2 да 8 г. 30 м. вочара і ў гарадскіх касках.

ДЗЯРЖЫЦЫРН
(карт імені Горкага)
тэл. 22-723

ОВЕНІЯ — ВЯЛІКАЯ ПЫРКАВОН ПРАСТАВЛЕННЕ
у 8-х аддзяленнях.
Пачатак у 8 гадзін вечара.
Каса в 12—2 і в 3 г. веч.
Гарадскія каскы — в 12 да 6 г. веч.

РЭДАКЦЫЯ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА» ПАТРАВНЯЮЦА КВАЛІФІКАЦЫЯНЫЯ МАШЫНЫ
ІНЖЫНЕРЫ І ТЭХНІКІ НА ВОЛКАНАЛІЗАЦЫІ, ТЭХНІКІ-НАРМІРАЦЫІ, ТЭХНІКІ-СВЕТЛІКІ, СТАРЫІЯ ВУХАЛАТАРЫ І ПАМОЧНІКІ ВУХАЛАТАРАў, МАШЫНІСТКІ.
Апата на згодзе.
Звартацца: вул. Горкага, № 61, аддзел кадраў, в 10 да 16 і з 18 да 21 гадз. Тэлефоны №№ 2-00-80, 2-00-81, дадатковы 23.

НАРКАМОНУ БССР ПАТРАВЮЦА МАШЫНІСТКІ.
Звартацца: Дом урада, трэці паверх, палой 311, аддзел кадраў.

ПАТРАВЮЦА
для работы ў апарале і на перыферыі:
ІНЖЫНЕРЫ-ДЫСЧЕТЧАРЫ-ВУДАЧНІКІ, ІНЖЫНЕРЫ І ТЭХНІКІ НА ВОЛКАНАЛІЗАЦЫІ, ТЭХНІКІ-НАРМІРАЦЫІ, ТЭХНІКІ-СВЕТЛІКІ, СТАРЫІЯ ВУХАЛАТАРЫ І ПАМОЧНІКІ ВУХАЛАТАРАў, МАШЫНІСТКІ.
Апата на згодзе.
Звартацца: вул. Горкага, № 61, аддзел кадраў, в 10 да 16 і з 18 да 21 гадз. Тэлефоны №№ 2-00-80, 2-00-81, дадатковы 23.

ПАТРАВЮЦА
для работы ў апарале і на перыферыі:
ІНЖЫНЕРЫ-ДЫСЧЕТЧАРЫ-ВУДАЧНІКІ, ІНЖЫНЕРЫ І ТЭХНІКІ НА ВОЛКАНАЛІЗАЦЫІ, ТЭХНІКІ-НАРМІРАЦЫІ, ТЭХНІКІ-СВЕТЛІКІ, СТАРЫІЯ ВУХАЛАТАРЫ І ПАМОЧНІКІ ВУХАЛАТАРАў, МАШЫНІСТКІ.
Апата на згодзе.
Звартацца: вул. Горкага, № 61, аддзел кадраў, в 10 да 16 і з 18 да 21 гадз. Тэлефоны №№ 2-00-80, 2-00-81, дадатковы 23.

У адзел аб'яў званіце па тэл. 21-360

УПРАВЛЕННЕ ПА СПРАВАХ МАСТАЎТВАў ПРЫ СНК БССР
2 1 3 ліпеня
АДІРЫЦЦЭ ГАСТРОЛЕЙ
ЛЕНІНГРАДСКАГА ВЯЛІКАГА ДРАМАТИЧНАГА ТРАТРА ІМЕНІ ГОРКАГА
(у памяшкінах Тэатра оперы і балета БССР).
М. Горкі.

„ДА Ч Н І К І“
Падрабязнасці ў афісах.
Пачатак праміацыі асобі і 11 чэрвеня ў гарадскіх касках.
Прыём апыака і праміацыя асобі і прадстаўленне сідака.
Даведзі па тэлефону 25-492.

Аршанскі дзяржаўны настаўніцкі інстытут аб'яўляе НОВЫ НАБОР
НА І КУРС ГІСТАРЫЧНАГА І ЛІТАРАТУРНАГА ФАКУЛЬТЭТАў
(рускі і беларускі аддзяленні).
У інстытут прымаюцца асобі ад 17 да 40 год, маючыя адназначна не ніжэй 9 класаў сярэдняй школы.
ТЭРМІН НАВУЧАННЯ ДВУХГАДОВЫ.
ЗЯВЫ І ДАКУМЕНТЫ ПРЫМАЮЦА ДА 26 ЖНІўНЯ.
Адрас інстытута: г. Орша, вул. Утальна, 12.
ДЗЯРЖЫЦЫЯ.

Кіногастр «Чырвоны ворк» НЯВЭБЫ
Кіногастр «Родина» ПЕРАХОД
Кіногастр «Інтэрнацыяналь» Каларовы Фільм САРАЧЫНСКАЯ ЯРМАРКА
Датчыкі кіногастр НА ГРАНЫЦЫ
Кіногастр «Спартак» Буквыны Фільм БЕЛЫЯ ДАМЫ

У адзел аб'яў званіце па тэл. 21-360

МАСКОўСКИ ТАРФЯНЫ ИНСТYTУТ НАРКАМАТА ЭЛЕКТРАСТАНЦЫЙ ССР
аб'яўляе ПРІЕМ СТУДЭНТАў на 1940 год.
ИНСТYTУТ РЫХТУЕ:
1) горных інжынеру-механікаў;
2) інжынеру-тэхнолагаў;
3) інжынеру-тэрмадынамікаў.
Паступаючыя падлягаючыя іспытам на наступных прадметах: рускай мове і літаратуры, матэматыцы, фізіцы, гісторыі народаў СССР і Кавказу і Турцыі, імя і адной з замежных моў.
ЗЯВЫ ПРЫМАЮЦА ДА 1 ЖНІўНЯ.
Прыёмныя іспыты з 1 жніўня.
Завы падаюцца на імя дырэктара з прыкладаным аўтабіяграфіяй, атэста аб сканчэнні сярэдняй школы (у арыгінале), трох фотакартак з уласнаручным подпісам і ваенным дырэктарскай даведкі аб адпаведнасці на воінскія абавязкі (для ваеннаабавязаных), пацвердзі (прад'яўляцца асабіста).
Прынятыя ў інстытут забяспечваюцца інтэрнатам і оспытваннем на агульных падставах.
Для падрыхтоўкі да прымальных іспытаў пры інстытуце з 1 ліпеня 1940 г. арганізуюцца кароткатэрміновыя курсы на 1 месяц з прадстаўленнем інтэрната.
Дакументы інтэрнуаль на адрасу: Москва, Покровскі бульвар, Большой Вузовскі пер., д. № 3/12, прыёмная камісія. Тэлефон: К-7-00-81, трамвай 3, 6, 24, 28, 29, 31, А.

БЕЛКАРСНАВЭБЫТ.

ЦЭНТРАЛЬНАЕ УПРАВЛЕННЕ НАВУЧАЛЬНЫМІ УСТАНОВАМІ НАРОДНАГА НАМІСАРЫЯТА ШЛЯХОў ЗНОСІН
АБ'ЯўЛЯЕ ПРІЕМ
у 1940 годзе ў ВТНУ чыгуначнага транспарта,
ЯКІ РЫХТУЮЦЬ ІНЖЫНЕРАў ПА НАСТУПНЫХ СПЕЦІЯЛЬНАОХ:
МАСКОўСКИ ИНСТYTУТ ІНЖЫНЕРАў ЧЫГУНАЧНАГА ТРАНСПАРТА ІМЕНІ В. СТАЛІНА (Масква, 55, Выхаўскага, 15) — Пабудова чыгунак і пудыява гаспадаркі. Пабудова тэхнічных і тым-жа вышэйшых будынкаў. Рух і грузавая работа. Пабудова тунэляў. Пабудова мастоў. Воласнабаванне і асацыяцыя. Фізіка і чыгуначнага транспарта. Інжынерная геалогія.
МАСКОўСКИ ЭЛЕКТРАМЕХАНІЧНЫ ИНСТYTУТ ІНЖЫНЕРАў ЧЫГУНАЧНАГА ТРАНСПАРТА ІМЕНІ Ф. Ф. ДЗЯРЖЫНСКАГА (Масква, 55, Кавасічэўскага, 26) — Паравозная гаспадарка. Вагонная гаспадарка. Іспытачыя работы. Электрафізічны чыгунак. Матэрыялазнаўчыя і будаўнічыя работ. Паравозная і электравагонная гаспадарка.
ЛЕНІНГРАДСКИ ИНСТYTУТ ІНЖЫНЕРАў ЧЫГУНАЧНАГА ТРАНСПАРТА ІМЕНІ С. М. КІРАВА (Хар'каў, 7) — Паравозная гаспадарка. Рух і грузавая работа.
РАСТОВСКИ ИНСТYTУТ ІНЖЫНЕРАў ЧЫГУНАЧНАГА ТРАНСПАРТА ІМЕНІ В. І. ЛЕНІНА (Тбілісі, 9) — Паравозная гаспадарка. Вагонная гаспадарка. Пабудова тэхнічных і тым-жа вышэйшых будынкаў. Рух і грузавая работа. Электрафізічны чыгунак. Пабудова мастоў. Воласнабаванне і асацыяцыя.
ЛЕНІНГРАДСКИ ЭЛЕКТРАТЭХНІЧНЫ ИНСТYTУТ ІНЖЫНЕРАў ЧЫГУНАЧНАГА ТРАНСПАРТА ІМЕНІ В. І. ЛЕНІНА (Тбілісі, 9) — Паравозная гаспадарка. Пабудова

ЦЭНТРАЛЬНАЕ УПРАВЛЕННЕ НАВУЧАЛЬНЫМІ УСТАНОВАМІ НАРОДНАГА НАМІСАРЫЯТА ШЛЯХОў ЗНОСІН
АБ'ЯўЛЯЕ ПРІЕМ
у 1940 годзе ў ВТНУ чыгуначнага транспарта,
ЯКІ РЫХТУЮЦЬ ІНЖЫНЕРАў ПА НАСТУПНЫХ СПЕЦІЯЛЬНАОХ:
МАСКОўСКИ ИНСТYTУТ ІНЖЫНЕРАў ЧЫГУНАЧНАГА ТРАНСПАРТА ІМЕНІ В. СТАЛІНА (Масква, 55, Выхаўскага, 15) — Пабудова чыгунак і пудыява гаспадаркі. Пабудова тэхнічных і тым-жа вышэйшых будынкаў. Рух і грузавая работа. Пабудова тунэляў. Пабудова мастоў. Воласнабаванне і асацыяцыя. Фі